

СПАДЧЫНА

Мова маёй зямлі

(Заканчэнне. Пачатак у №№ 4, 6, 8)

Жартаўнікі-вяскоўцы не раз на хаду прыдумлялі слова, напоўненныя падвохам, нараджаючы прытым грымотны смех.

— Іван, мо ў тэбэ пылае, то дай мні ўш на крохы.

— Е-е, вона кай пэчы стойт, іды бэрэ хоты на-
всегда! (жонку).

Ад старэйших не адставала і моладзь. Як ба-
чылі, што хлопец аказвае
знакі ўвагі дзяўчыне, да-
сылалі ўслед: «Молоды
молоду покотыў на лёду,
уставай, молода, пуд то-
бою вода».

На таго, хто бессаром-
на карыстаўся плёнам чу-
жой працы, абурана рабілі
заўвагу: «От знайшоў со-
кірку под лаўкою, пока-
жы, што сам уміеш робы-
ты?».

Жанкі, сабраўшыся на

пасядзелкі, дзяліліся сваі-
мі клопатамі пра сям'ю,
дзяцей, і тут не абыходзі-
лася без гумару-парады:

«На діты трэба на-
пэрдіты, сэбэ трэба до-
гледіты!».

Мілае, дарагое Палес-
це, каларытны смак мясцов-
ай гаворкі.

Ну, скажітэ, людцы добры, дэ ж ішчэ так шо-
кають, як нэ на нашым Полісі? То ж кругом дзе-
каюць, а ў нас шокаюць!

Вярэдзіць душу ўспамі-
намі няпісаны вясковы
этыкет. Узаемная дапамо-
га суседзяў, родзічай пера-
давалася і нам, падлеткам.
Паважлівия адносіны да
парад старэйших людзей,
сваіх і чужых бацькоў.
Вельмі ж я любіла зварот
да нас, немаўлят, наших
родных цётак: «Нэбожаст-
кы». Якое ж слоўца цёп-
лае, ласкавае, анёльскае!

А бабуля, узяўшы нашы
халодныя рукі ў свае цёп-
лыя далоні, ахкала:
«Дітоńкы моі, які ж
ручкы вашы, як у жабкы,
холоднэнкы». А мы,
дзеці, звярталіся так:
мамо, тату, хрышконка,
хрышчоны, тютко, дядь-
ку, бабо, діду. У дарослых
звароты адзін да аднаго
мне гучалі песняй: прыго-
жая імёны, вымаўленне,
каларыт дыялекту — са-
праўдная душэўная асало-
да!

Клікалі ў большасці
жанчын па мужу: Іванчы-
ха, Романыха, Костючы-
ха, Ляшыха, Моўшэнючка
ці Ева Стэпанова, Лукія
Гаўрылова, Гандзя Валё-
ва, Матруна Опанасова.
Рэдка мужа па жонцы:

Іван Людвінын, Стэпан
Евын, Грышка Полін.
Нашу матулю чамусьці
клікалі па свёкру, нашаму

дзеду: Зоська Дэм'янова,
як дзед памёр, клікалі па
тату Зоська Есыпова.
Тату, паколькі ён быў мяс-
цовы гарманіст-самавуч-
ка, клікалі паважліва:
Ёсін Дэм'яновіч. Маміных
ятровак клікалі таксама
па бацьку, што было рэд-
ка: Луця і Гандзя Дэм'я-
новы. Альбо так: Жэнія
Малахоўна, Зоня Тума-
шова, Маня Ляшова. А да
каго прыставала про-
звішча: Мініч/Мінічыха,
Рубец/Рубчыха.

Вясковых нявестак,
якія вышлі замуж за
сінінскіх кавалераў,
клікалі па той мясцовасці,
адкуль яны прыехалі: Лы-
сітынка, Коложынка,
Полеицьчика. Не абыходзі-
лася і без клічак, часцяком,
«ахрысціўши» падплетка
вуліцай пад час гульняў,
мнушка заставалася на
ўсё жыщё: Гузэля, Нэро,
Лейко, Чоса, П'яўка, Зэ-
лык, Сынька.

Я яшчэ раз хачу ўспомі-
ніць цудоўныя імёны на-
ших продкаў-сінінцаў,
якія спаквала вяртаюцца

да нашых унукаў, але міне
хочацца ўспомніць іх не
так, як іх пішуць у метры-
ках, а ў паляшуцкім вы-
маўленні, як салодкі на-
памін дзяцінства.

І так, імя жанчын:
Кася, Васыльна (Вася),
Вуля, Мокрэні, Малашка,
Мілка, Палашка, Поля,
Пэлогынка, Прэзына,
Ядзя, Сэнкліта, Стэпка,
Ксэнья, Юста (Юсты-
на), Амілька, Ёхымка,
Ёудыніка, Дуся, Яўдя,
Людвіна, Гэлена, Гандзя,
Хвэдоська, Хрысця, Дом-
іца, Луця, Лукія, Барбара,
Зоня, Зоська, Маня, Мару-
ся, Матруна, Марына.

Імя мужчын: Артэн,
Вацё (Вячаслав), Вітэк,
Віцё (Віктар), Віцэнт,
Валё (Валянцін), Гаўрыло,
Лукаш, Соловэй, Корній,
Корнэюк, Зіпей, Зіноў,
Есып, Дэм'ян, Збашэк,
Хвэдор, Хвэлько (Фелікс),
Пэтрук, Едварт, Казік,
Бронык, Ільяш, Томаш,
Тыхон, Марк, Моўша,
Онопрый, Опанас, Омэ-
лян, Олесь, Стэпан, Мы-
колайчык, Якоў, Янык.

Спейная калыска,
вёсачка-сінічка...
Усё чуваць мне продкаў
галасы...
Не стане летным
іншы край,

Сілкуюць ўсё ж
свае вытокі,
Маленства песціц
ціхі рай,
І спадчынны ў ім след
глыбокі.

З бязмежнай павагай да
свайго паляшуцкага краю,
мілай вёсачкі Сінін, род-
ных бацькоў, якія пада-
рылі не толькі жыщё, але
змаглі прывіць любоў да
сваёй мовы, якой я не цу-
ралася ніколі і ніколі не
мяняла яе вымаўленне ні
пры якіх абставінах, за-
кончу гэтакім радкамі:

Твой густ адмысловай
вымовы
Я скрэзь жыццё
прянясу,
Табе, паляшуцкая мова,
Удзячную оду пяю!
...І зямля ўдыхае
паляшуцкі гімн,
Серца замілавана
шчодрасці часін...
Галіна ЛАЗІЦКАЯ